

Гумарыстычныя творы

Пажадана ў круг дзіцячага чытання ўключаць расказванне гумарыстычных твораў. Пры гэтым дзецям зусім не трэба тлумачыць іх змест. Гумар дзіця адчувае асаблівым пачуццём і падыход да вясёлага верша з яго пазнавальнага боку губляе мастацкае прызначэнне твора. Азнаямленне дзяцей з вясёлымі вершамі спрыяе развіццю ў іх умення заўважаць гумар акружаючых людзей і смяцца над сабой. Спачатку пажадана знаёміць дзяцей з вершамі, дзе камічныя сітуацыі ярка выражаны (перавёртышы, небыліцы). У далейшым выхаванцы з вялікай зацікаўленасцю слухаюць творы, якія змяшчаюць камізм, заснаваны на нелагічнасці ўчынкаў, абсурднасці выказванняў. Рытмічная пабудова вершаў, гучная рыфма робяць гумарыстычны твор яшчэ больш прыцягальным для дашкольніка.

У куце сядзіць мядзведзь

У куце сядзіць мядзведзь,

Хустку вышывае,

А лісічка-невялічка

Хатку прыбірае.

А каток пячэ аладкі,

Масла падлівае.

Мышанятка жвава, гладка

Катку памагае. *З нар.*

Рыбак

На рацэ маторнай
Па глыбокай лодцы
Шчупакоў у мора
Вёз рыбак у бочцы

М. Пазнякоў

Ці так?

У вадзе жывуць вавёркі,
У дупле жывуць бабры.
Совы — у возеры глыбокім,
А самы – у густым бары.
Пчолы спяць зіму ў бярозе,
А мядзведзі – у вуллі.
Конь спявае на бярозе,
Вераб’я ў плуг запраглі.

М. Пазнякоў

Кот

На бярозе спеюць грушы,
А на дубе вінаград.
Кот грыбы на елцы сушыць
І частуе бабранят.

М. Пазнякоў

Задача

На вагі ўскочыў

Пеўнік сам.

Заважыў

Роўна кілаграм.

Запамятайце,

Дзеці, ўсе:

Стаяў ён

На адной назе.

А колькі

Будзе ў ім вагі,

Як стане ён на дзве нагі?

А. Грачанікаў

Курьца ў аптэцы

Пайшла курьца

ў аптэку, закрычала:

--- Ку-ка-рэ-ку!

Ці ангіна,

а ці грып –

пеўнік мой

зусім ахрып.

І даводзіцца,

хоць нехаць ,

за яго мне

ку-ка-рэкаць.

Бо праспіць птушыны двор

збор

на свой

світальны хор.

Дайце,

дайце

пеўню лекаў,

каб ён зноў заку-ка-рэкаў!

А. Вольскі

Ліса – на бярозе,

а кіт – пад кустом.

Вавёрка ў бярозе

ахоплена сном.

Барсук за сасонкай

сабе звіў дупло,

а лось дзюбай тонкай

зноў чысціць крыло.

І заяц з зайчыхай

убачыўшы гэта,

катацца на лыжах

уздумалі летам.

Соф'я Шах.

Каб вы бачылі, што ў хаце,
дзе жывуці Марынка з Кацяй!

Стол на печы, ну, а печ
памясцілася ў глеч.

Ложак з шафай на сцяне,
ну, а зэдлік на акне.

А канапа, а канапа
не пад новенькаю капай,
а на ёй у акурат...

І ляжыць, бы палавік,
на падлозе там ручнік.

А дыван, бабуляй тканы,
па ўсёй столі разасланы...

Вось дык хата ў дзяўчат!

Праўда гэта, а ці жарт.

Соф'я Шах.